

кай” і „чаем“ служыла падставаю для пашыраных уяўленьняў савецкае на-
мэнклятуры пра грубасць беларускай мовы.

Увогуле **лягер** — гэта стаянка, звычайна часовая, пад адкрытым небам і з
часовым жытлом. У **лягеры** не жывуць, а толькі перабываюць, кантуюцца,
марынуюцца, церпяць.

Людзі майго пакалення ўпершыню сустракалі гэтае слова ў кнігах пра
амэрыканскіх піянэраў — першапраходцаў. Пасыльны траплялі ў піянэрскі
лягер і прыблізна тады ж даведваліся пра фашыстоўскія канцэнтрацыйныя
лягеры, хоць паралеляў не рабілі. Нарэшце стала вядома і пра **ГУЛАГ** —
сталінскую галоўную **лягерную управу**.

Памятаю, калі на ўроках аднаклясьніца павярталася да свавольніка, які
таргануў яе за касічку, і казала: „**прыдурак лагерны**“. Тады гэта разумелася
як вытворнае менавіта ад **лягеру піянэрскага**. Гэта пазней вычыталася ў
„Архіпэлягу ГУЛАГу“ Салжаніцына, што у сталінскіх **лягерах** быў такі
тэрмін: **прыдурак лагерны**..

Такім чынам **лягеры** складаліся ў нехраналягічную пасълядоўнасць: **фашыстоўскі канцлягер, піянэрскі**, і толькі пасыльны **ГУЛАГ**.

**Лягеры перамешчаных асобаў, лягеры ўцекачоў, канцэнтрацыйныя, ля-
гер папраўча-працоўных работ** — найчасцей у гісторыі гэтае слова звязанае зь людzkім няшчасцем, гвалтам чалавека над чалавекам і зь няволяй. І
толькі ў савецкай рэчаіснасці яно мусіла звязвацца наадварот — з маладосьцю, радасцю, здароўем. **Лягер піянэрскі, спартовы, лягер алімпійскага
рэзэрву**. Было й пераноснае — **лягер міру**...

Ва ўласна беларускай гісторыі слова **лягер** няма. Гэта ня наша слова, якое
абазначае ня нашыя рэаліі, якія цяпер сыходзяць у нябыт.

Што да грунвальдзкіх ваяроў і піянэраў-першаадкрывальнікаў, дык яны
застануцца ў нашых кнігах, але ставаць будуць ня **лягерам**, а абозам, як гэта
спрадвеку і было ў Беларусі.

Ленін

Mixась Скобла

Савецкія людзі працавалі з ранку да вечара дзеля съветлае будучыні, а
вакол гаварылі: „самы чалавечны чалавек“, „жыве між нас геній“, „баль-
шавік №1“. І людзі ведалі, што гэта — **Ленін**...

Ён быў паўсюль. Пераступішы школыны парог, дзеці насілі кучаравага
„юнага Леніна“ на сваіх грудзёх. Перадзілі з клясы ў клясу зь „ленинскім
гальштукам“ на шыі. А потым уступалі ў „ленинскі саюз моладзі“. Усе сас-
тарэлія кіраунікі дзяржавы былі „вернымі ленінцамі“. Людзей увесычасна
заклікалі „жыць і працаваць па-ленінску“. І нават съвято ў хатах зьяўляла-
ся толькі дзякуючы „ленінскому пляну электрыфікацыі“, што ўвасабляўся ў
„лямпачках Ільліча“. Паэты, мастакі, рэжысёры ды ўвесь творчы люд няс-
томна папаўнялі „ленініяну“, запэўніваючы, што яны „з **Ленінам у сэрцы**“,
сцьвярджаючы — „мы — **Леніна племя**“, паказваючы, як „**Ленін думае пра
Беларусь**“.

Прайшоў час, і з грошай „ленинскі профіль“ прыбрали, у фальклёрным
находжаньні казкі „Ленінская праўда“ ўсунуліся. І ў трэцяе тысячагодзідзе

Ленін едзе не на легендарным бранявіку, а на трактары „Беларус“, бо на беларускіх пляцах па-ранейшаму стаяць сотні ленінаў, часам недагледжаных, з птушынымі выпаражненнямі на лысінах — птушкі не аштрафуеш і ня кінеш у вязыніцу, як гэта сталася нядайна з Аляксеем Шыдлоўскім, што зъ сябрамі ўпрыгожыў адпаведнымі надпісамі помнік Леніну ў Стоўпцах.

Што будзе з галоўным беларускім леніным на сталічным пляцы Незалежнасці пасля краху лукашэнкаўскага рэжыму? Хтосьці прапануе адвезьці помнік у адмысловую разэрвацию, хтосьці — беражна надзець на яго клетку і ў такім выглядзе захаваць як перасыцярогу нашчадкам.

І ёсё ж гэты ленін варты лепшае долі — на ім зьбярогся ад бальшавіцкага перасыльеду беларускі правапіс. Падыдзіце да помніка бліжэй і прачытайце: „Наперад, пад съцягам ленінізму!“ Мяккі знак перажыў усе рэпрэсіі на ленінскім манумэнце пад крысом ленінскага паліто.

Ліхтар

Сярэсук Сокалаў-Воюш

„Ліхтарні блеск адкрыў на ліпе россыпін росаў“...

Вось так на пачатку стагодзьдзя з-пад пяра Максіма Багдановіча ліхтарнямі і асфальтам, партавымі агнямі Лібавы і рамізьнікамі ўрывалася ў беларускую пазію тэма места. Ліхтарні, ліхтаркі ці ліхтары сталіся проціпастваўленнем лучыне, лямпе і нават чаканью, што загляне сонца і ў наша аконца.

Слова ліхтар прыйшло да нас зь нямецкай мовы, дзе яно азначала прыладу, на якую ставяць сьвечку — сьвечнік, альбо, як цяпер кажуць: падсвечнік.

У 70-х гадох у Наваполацку група студэнтаў мясцовага інстытуту выдавала непадцэнзурны рукапісны часопіс „Блакітны ліхтар“. За гэта выдаўцы досьць хутка пазнаёміліся з КГБ. Напрыканцы стагодзьдзя ліхтары сталіся ўлюбёным аб'ектам местачковых хуліганай, якія не праpusкалі зручнага моманту запусціць у ліхтар каменем. Згаданае „загляненне сонца і ў наша аконца“ зъмянілася цвёрдым: „Цемната — друг маладёжы“. Адзіным съявлілом у гэтай цемры сталіся „ліхтары“ ў выглядзе сінякоў пад вачыма падлеткаў. Атрыманыя ў бойках, яны почасту зъяўляліся адзнакамі асабістага гонару. Гэта быў пачатак дэградацыі маладых беларусаў, якім усё — ад уласнага жыцця да жыцця Айчыны — было „да ліхтара“.

Майстроўня

Сярэсук Сокалаў-Воюш

Майстроўня, зафіксаваная ці ня ўсімі слоўнікамі пачатку стагодзьдзя, на канец савецкай эпохі была цалкам выціснутая майстэрніяй. Да пачатку 80-ых гадоў ейнае існаванье трymалася хіба толькі на эміграцыйных выданьях. Новае жыццё словам даў паўлегальны студэнцкі рух адраджэння Беларушчыны. Якраз легальная частка руху і была аб'яднаная ў „Беларускую Сылеўна-Драматычную Майстроўню“, якая ладзіла фальклёрныя съявы, вяла асьветніцкую працу.

Гонар адраджэння слова майстроўня належыць тагачаснай студэнтцы